

It was time to head south, time to return to the campus. — Пришло время двигаться на юг, чтобы вернуться в кампус.

В этом примере опущение комбинируется с синтаксической трансформацией предложения: сложносочиненное предложение стало сложноподчиненным, ввиду чего удалось избежать повторения при переводе не нарушив стилистических особенностей высказывания.

Таким образом, мы видим, необходимость учета стилистических особенностей текста при использовании того или иного лексико-семантического преобразования. Проанализированные нами виды лексических замен (конкретизация, генерализация, добавление и опущение) при переводе научно-популярного текста требуют, на наш взгляд, особого внимания переводчика, т.к., в отличие от транслитерации и калькирования, являются более сложными приемами передачи содержания текста оригинала и служат главной цели – стилистически и лексически адекватному отражению информации оригинала в переводе.

Литература

1. Бархударов, Л.С. Язык и перевод / Л.С. Бархударов. - Москва: Международные отношения, 1975 – 240 с.
2. Комиссаров, В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) / В.Н. Комиссаров. - Москва: Высшая школа, 1990 – 253 с.
3. Федоров А.В. Принцип адекватности перевода и его значение для методики преподавания иностранных языков/ А.В. Федоров. – М. Высшая школа, 1983 – 426с.
4. Perkovski Jan ,Vampires of the slaves / Jan Perkovski. – Slavika Publishers Ink., Cambridge, Mass, 1976 – 236 pg.

Мантур А. Я. (Мінск)

СТИЛІСТЫЧНАЯ ІНТЕРПРЕТАЦЫЯ АЎТАРСКИХ НЕАЛАГІЗМАЎ У ПЕРАКЛАДЗЕ

Мастацкі пераклад паэзіі – вышэйшы ўзор паэтычнай творчасці. Перакладчык паэтычных твораў – гэта паэт, які фактычна стварае новы вершаваны твор для чытчыка. І без паэтычнага таленту тут не магчыма абыйтсціся.

Самі перакладчыкі лічаць мастацкі пераклад адным з самых складаных. Мастацкі пераклад з любой мовы, у тым ліку з блізкародненай, павінен быць выкананы так, каб сюжэт і стыль аўтара былі захаваны ў поўнай ступені. Зрабіць тэкст цікавым, чытаемым, захаваць яго стылістыку – вельмі важная спрэва.

Адной з самых складаных задач для перакладчыка з'яўляецца падбор лексічных эквівалентаў для аказіянальных лексем, якія не маюць у кадыфікаванай мове гатовых адпаведных слоў. Адсутнасць суадноснага эквівалента для аказіянальной адзінкі арыгінала не азначае, што яе сэнсавае значэнне і структуру нельга перадаць на іншую мову. Перакладчык заўсёды імкнецца да таго, каб максімальная адекватна перадаць семантыку лексічных і аказіянальных адзінак.

Любая мова, у прынцыпе, можа выразіць любое паняцце, а адсугнасць у слоўнікам складзе спецыяльнага абазначэння для якога-небудзь паняцця ў выглядзе слова і словазлучэння не азначае немагчымасці выразіць гэта паняцце сродкамі канкрэтнай мовы. Калі ў моўнай сістэме адсугнічае арыгінальная аўтарская лексема, то яе семантыка можа быць перададзена у канкрэтным тэксле пры дапамозе цэлага шэрагу сродкаў. Роля кантэксту пры перадачы арыгінальнай аўтарскай лексемы выключна важная. Кантэкст абмяжоўвае колькасць патэнцыяльных інтэрпрэтацый і дапамагае перакладчыку зрабіць выбар на карысць таго або іншага варыянта значэння аказіяналізма, а затым – і спосабу перадачы гэтага варыянта на іншую мову.

Пераклад аказіянальной лексікі, якая не мае перакладных адпаведнікаў у іншай мове, выклікае пэўныя перашкоды, але гэтыя перашкоды магчыма пераадолець. Аказіянальнымі словамі прынята лічыць такія слова, якія не адпавядаюць агульнапрынятym моўным нормам; іх ствараюць для таго, каб перадаць пэўныя стылістычна-экспрэсіўныя адценні, выявіць праз іх уласнае светабачанне [5, с. 107].

Сярод аўтарскіх неалагізмаў, што сустрэліся ў перакладах на рускую мову, можна выдзеліць тры асноўныя групы семантычных адпаведнікаў у сувязі з семантычным супадзеннем або несупадзеннем паміж аўтарскай лексемай і перакладным адпаведнікам.

1. Поўныя эквіваленты. Іх ужыванне ў перакладзе асаблівых цяжкасцей не выклікае. Іх перадача не залежыць ад кантэксту, а патрабуецца толькі дакладнае веданне адпаведных эквівалентаў з улікам іх лексіка-фанетычнага і марфалалагічнага напаўнення (антискептык – антискептик; авіябальшак – авиабольшак; атаманіць – атаманить; аэрополе – аэрополе; лістабой – листобой; нацарыца – нацариться; светлапад – светлапад і інш.). У даследаваных намі тэкстах такія слова складаюць прыблізна 22%.

2. Частковыя эквіваленты. – найбольш ужывальныя адпаведнікі пры перакладзе. Пры гэтым, адной і той жа лексеме можа адпавядаць не адзін, а некалькі семантычных эквівалентаў у мове перакладу. Большаясць слоў любой мовы харектарызуеца мнагазначнасцю, а сістэма значэнняў слова ў адной мове цалкам не супадае з сістэмай значэнняў у другой мове. (борна – лесно; гарапад – несчастье; листраваца – отразиться; небазон – небосклон; паплячэць – повзрослеть; уснежыць – мести і інш.). У большасці выпадках магчымасць зрабіць правільны выбар забяспечваецца кантэкстам – вузкім або шырокім. Частковыя эквіваленты складаюць 33,2% ад агульной колькасці эквівалентных груп лексем.

3. Пропускі. Пры супастаўляльным аналізе тэкстаў арыгінала і да перакладу можна заўважыць выпадкі поўнай адсугнасці адпаведніка да той або іншай аказіянальной лексемы: звабна, звідна, знаёма, досвіткавая, каліноўцы, лосьна, мудрамыслы, пакрэплы, парыўна, плюгаваморды, пухла, счужэзлая, форміць і інш. Пропускі прадстаўлены нешматлікай групай (6,2%).

Для тэорыі перакладу асабліве значэнне маюць выпадкі частковых адпаведнікаў-эквівалентаў або іх поўнай адсутнасці.

Мастацкі пераклад – гэта не проста замена слоў на моўным і тэматычным узроўнях згодна з граматычнымі правіламі. Словы, якія ўступаюць у разнастайныя сэнсавыя адносіны, маюць у кантэксце пэўныя стылістычныя сувязі і функцыі.

А. Паповіч адзначае, што стылістычна адэкватным з'яўлецца пераклад, пры якім захоўваецца семантычнае ядро моўных адзінак арыгінала і перакладу, а мастацкія элементы перакладу і арыгінала ў функцыянальным і структурным плане адпавядаюць адзін аднаму [4, с. 99]. Аказіянальныя адзінкі, як і лексічныя, маюць сваё ядро, асноўнае значэнне і дадатковыя семантычныя адценні.

Для таго, каб перакладаць пры дапамозе адэкватных мастацкіх сродкаў, вельмі важна сышодзіць з уяўлення аб іх арганізацыі, г.зн. неабходна вызначыць месца кожнага элемента, у тым ліку і аказіянальнага, ў сістэме цэлага, таму што кожнае слова, кожны наватвор як у арыгінале, так і ў перакладзе суадносіцца з вялізарнай колькасцю тэксту. Таму, калі гаварыць аб перакладзе асобна ўзятай лексемы, неабходна ўлічваць ролю кантэксту. Такім чынам, выключна важнае значэнне адводзіцца стылю як інтэграванага пачатку, які аб'ядноўвае часткі ў адзінае цлае; стылістычны прынцып твора процівапастаўлены разнароднасці яго асобных элементаў. Стыль – гэта функцыянальнае аб'яднанне разнастайных элементаў на адным узроўні. Калі мы хочам зрабіць класіфікацыю розных тыповых змен, якія адбываюцца ў перакладзе, мы павінны вызначыць, да якіх пластоў тэксту яны адносяцца. Толькі стылістыка здольна апісаць усё тое, што адбываецца пры будове тэксту.

І арыгінальны, і перакладны твор – асаблівая стылістычная сістэма, своеасаблівы код. Перакладчык, працуючы над тэкстам, сутыкаецца з рознымі узроўнямі, з разнастайнымі элементамі, робіць інтэрпрэтацыю іх значэння ў арыгінале і задумваецца аб дапушчальнасці тых элементаў (адпаведнікаў-эквівалентаў), якія ён прапануе выкарыстаць у перакладзе. Ён парадаўноўвае стылістычныя адрозненні і магчымасці інтэрпрэтацыі вобразных сродкаў арыгінала. Працу, якую выконвае перакладчык, датычыцца стылю, тады парадаўнальны код (мова-пасрэднік) павінен мець у перакладзе харектар стылістычнага феномена. У гэтым сэнсе сістэма выразных сродкаў можа функцыянуваць як “мова-пасрэднік” паміж стылямі. Функцыю “мовы-пасрэдніка” можа выконваць слоўнік, граматыка, замежная мова або парадаўнальная стылістыка. У мастацкім перакладзе такім пластом паміж мовай-пасрэднікам і стылем перакладу арыгінала з'яўлецца сістэма выразных сродкаў. Пры выбары моўных і тэматычных сродкаў перакладчык павінен адлюстраваць стылістычныя ўласцівасці; пры гэтым неабходна звязацца да сістэмы выразных сродкаў.

Пры ўспрыманні ўрыўка паэтычнага твора перакладчык робіць ідэнтыфікацыю наступных стылістычных уласцівасцей:

1. Апісанне сітуацыі і дзеяння – арыентацыя выразных сродкаў на пабудову тэмы, яе адлюстраванне;
2. Мастацка-вобразная канкрэтызацыя аўтарскай задумы (сістэма мастацкіх вобразаў) – імкненне развіваць у перакладзе вобразнае ўяўленне, харахтарызаваць лірычных герояў, выкарыстоўваючы парадкаванні, метафоры, аказіональныя адзінкі, ужытыя аўтарам у арыгінале;
3. Эмацыянальнасць і экспрэсіўнасць – выкарыстанне эмацыянальна-экспрэсіўных лексічных адзінак, асноўнай мэтай якіх зяўляецца перадача думак і пачуццяў аўтара, каб выклікаць у чытача адпаведны эмацыянальны настрой.

4. Праяўленне творчай індывідуальнасці аўтара – аўтарскі стыль.

Імкненне да рэалізацыі гэтых стылістычных ўласцівасцей неабходна перакладчыку ў мове перакладу. Калі ступень вышэй адзначаных катэгорый супадае ў арыгінале і ў перакладзе, пераклад можна лічыць адэкватным. Параўн.:

*Уладзімір Караткевіч прыйшоў,
Каб сцвердзіць жывучасць
І трываласць духу беларускага,
Усёабдымынасць крывіцкага разуму.*
[1, c. 468]

*Владимир Короткевич пришёл
Подтвердить живучесть
И крепость духа белорусского,
Всеохватность ума кривичского.*
[1, c. 470]

*Дзе ўзрастай ты, безземельны,
Хаваўся?
Пад якою страхою, мазольнік,
Бадзяўся?*
[2, c. 148]

*Где возрос ты, безземельный,
Вскормился,
Под какою стрехою, трудяга,
Ютился?*
[3, c. 96]

Прыведзеныя прыклады ўрыўкаў з паэтычных твораў, арыгінала і перакладу, мастацкай літаратуры сведчаць аб імкненні перакладчыкаў максімальная адэкватна перадаць сэнсавае напаўненне арыгінальнага твора ў цэлым; моўныя сродкі, аўтарскія неалагізмы, ужытыя ў тэкстах перакладу і арыгінала ў функцыональным і структурным сэнсе адпавядаюць адзін аднаму. Перадача аказіональных слоў у перакладзе адбываецца з захаваннем іх семантыкі. Падабраны перакладчыкам адпаведнік адлюстроўвае сапраўдны сэнс арыгінальнай аўтарскай лексемы. Вытворныя асновы аўтарскіх неалагізмаў “Усёабдымынасць”, “мазольнік” і іх перакладныя эквіваленты “Всеохватность”, “трудяга” ў цэлым маюць аднолькавае лексічнае значэнне, а марфемныя сродкі – прыблізна аднолькавае стылістычнае напаўненне. Мова перакладнога паэтычнага твора – выразная, дакладная, стылістычна матываваная, а ўжытыя ў ёй моўныя і аказіональныя сродкі найбольш мэтазгодныя для адлюстравання канкрэтнага зместу і дарэчнага для дадзенага кантэксту. У выніку адбываецца адэкватная перадача семантычнага значэння аўтарскіх новаўтварэнняў.

Літаратура

1. Бородулин Р.И. Опрокинутое = Перакулене. – Москва, 2010.
2. Купала Я. Поўны збор твораў. У 9 т. Т. 1 – 4. – Мінск, 1995.
3. Купала Я. Избранные произведения: в 2 т. Т. 1 – Москва, 1953.
4. Паповіч А. Праблемы мастацкага перакладу. – Москва, 1980.
5. Шакун Л.М. Словаўтварэнне. – Мінск, 1978.

Манько К. А. (Гомель)

АНТАНІМІЧНЫЯ АДНОСІНЫ ФРАЗЕАЛАГІЗМАЎ З АГУЛЬНЫМ ЗНАЧЭННЕМ ‘МНОГА’ І ‘МАЛА’

Мова з’яўляецца ўніверсальнай і неад’емнай часткай любога грамадства, культуры і свядомасці чалавека. Яе значнасць у жыцці людзей выклікае ўзнікненне новых қаштоўнасных моўных сродкаў, якія адлюстроўваюць уяўленні аб рэчаінасці і складаюць прасторавую карціну свету.

Так, побач з асноўнымі моўнымі адзінкамі – словамі, у мове існуюць найбольш значныя вобразныя сродкі намінацыі – фразеалагічныя адзінкі, што з’яўляюцца адметнымі паводле сваёй харкторыстычнай і ацначнай ролі, сэнсавага багацця і інш., з дапамогай чаго і адбываецца познанне таго вопыту народа, які зафіксаваны ў фразеалагічных адзінках і перададзены новым пакаленням для засвяення.

Даследаванне гэтых унікальных адзінак мовы паказвае, што ў аснову іх стварэння пакладзены архетыпічныя схемы жыцця, ці архетыпічныя супрацьпастаўленні – “дабро – зло”, “добра – дрэнна” і інш.

Менавіта з гэтых пазіцый нас і зацікавілі фразеалагізмы-антонімы – “выразы з палярна супрацьлеглым значэннем” [1, с. 89], у якіх адлюстравана ўяўленне народа пра няпэўную колькасць, што прадстаўлена ў супрацьлеглым вымярэнні – ‘многа’ і ‘мала’.

Аналіз фразеалагізмаў беларускай літаратурнай мовы з агульным значэннем ‘многа’ (105 адзінак) і са значэннем ‘мала’ (41 адзінка), выдзеленых метадам сузэльнай выбаркі са “Слоўніка фразеалагізмаў” І. Я. Лепешава [2], паказвае, што пры агульнасці семантыкі фразеалагізмаў дзвюх груп кожная выяўляе найменне са значэннем няпэўнай колькасці, вылучаныя фразеалагічныя адзінкі адначасова і адрозніваюцца, ці назіраеца з’ява антаніміі, якая выяўляеца на ўзоруні кампанентнага складу, семантыкі, дадатковых адценняў значэнняў, спалучальнасці, ацэнкі, вобразнасці і інш. У рамках артыкула абмяжуемся адным з асноўных узору́ні, на якім вылучаныя фразеалагізмы са значэннем ‘многа’ і ‘мала’ прадстаўлены ў іх антаніміі – семантыцы.

Семантычны аналіз фразеалагізмаў з агульным значэннем ‘многа’ і ‘мала’ паказвае, што абазначэнне няпэўнай колькасці гэтымі сродкамі мовы адбываеца на аснове дыферэнцыяцыі самаго фразеалагічнага значэння супрацьлеглых прыслоўных паняццяў *многа* і *мала*.